

В.У. Русак, ст. выкл., канд. філал. навук  
(БДТУ, Мінск)

## ФІГУРЫ РАЗМЯШЧЭННЯ І ПЕРАСТАНОЎКІ ЯК СРОДКІ РЭАЛІЗАЦЫІ ЭМАТЫЎНАСЦІ МАСТАЦКАГА МАЎЛЕННЯ

Актуальны напрамак сучаснай лінгвістыкі – даследаванне моўных і маўленчых механізмаў выражэння эмацыянальных фактаў псіхікі, у тым ліку на матэрыяле мастацкіх тэкстаў. У прапанаваным артыкуле аналізуецца эматыўны патэнцыял сінтаксісу ў празаічных творах Янкі Сіпакова – аўтара, харктэрнай рысай ідывастылю якога з’яўляеца эмацыянальнасць, тэндэнцыя да сумяшчэнне ў межах аднаго выказвання эпічна-аб’ектыўнага з лірычна-суб’ектыўным.

Да тыповых экспрэсійных сродкаў у творах Сіпакова адносяцца стылістичныя фігуры размяшчэння і перастаноўкі, а іменна парцэляцыя, сегментацыя, парантэза. Гэтыя фігуры генетычна звязаны са з’явамі гутарковага сінтаксісу. У гутарковым стылі т.зв. «нягладкія» фразы – паказчык спонтаннасці, непадрыхтаванасці маўлення. У мастацкім жа кантэксце гэтыя канструкцыі набываюць прынцыпова іншае стылістичнае гучанне. У прыватнасці, яны становяцца сродкам выражэння адкрытага асобаснага пачатку апавядальніка.

Так, фрагментарнасць, рэалізаваная праз выкарыстанне парцэляцыі і сегментацыі, стварае ілюзію ўсхваляванага, узрушенага маўлення: *I ўсё ж падай, семя, на маю зняможсаную зямлю! I прарастай! I спялі такую патрэбную нам зараз надзею* («Одзіум»); *Сляды на пяску. Якія гэта дзівосныя ўзоры! I як прыемна іх разглядаць, чытаць!* («У сабакі на хвасце»). А парантэтичныя ўстаўкі не толькі развіваюць інфармацыйны план паведамлення, але і сігналізуюць пра наяўнасць пэўных канатацый, асабліва тады, калі пазначаны клічнай інтанаций: *Пакуль цягнік ішоў ціха, я нават пасправаваў пераскочыць – i пераскочыў!* – з вагона на вагон («Вечер на даху вагона»). *A за мною (зусім побач!)* чуўся крык: «Лаві ix, лаві!» («Крыло цішыні»).

Дыяпазон стылістичных эффектаў, якія могуць выклікаць парцэляцыя, сегментацыя, парантэза, вельмі шырокі. Здольнасць названых фігур факусіраваць увагу чытача на дэталях паведамлення дазваляе ў мастацкім творы выкарыстоўваць іх з арыентацыяй на эмацыянальна-эстэтычнае ўзнаўленне рэчаіснасці. Так, у прозе Янкі Сіпакова прааналізаваныя канструкцыі інтymізуюць апавядальную плынню, ствараюць эфект нязмушанага вусна-гутарковага маўлення, насычанага суб’ектыўна-мадальной танальнасцю.